

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ГЛЫБЕЙ КАНТРАЛІРАВАЦЬ ВЫКАНАННЕ УКАЗА

3 дня апублікавання Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня прайшоў больш 2 месяцаў. Час карынным чынам умаловаў працоўную дысцыпліну і палепшыў якасць работы...

яшчэ не прыступіў. Некаторы час гутарыў з таварышамі, потым зноў кудысьці вышаў. За дзень інжынер Лютыкоў звыш 15 разоў выходзіў з кабінета. Прыкладна, таўсама ён «працаваў» і 15 жніўня, прычым на працягу 1 гадзіны 05 мінут яго «старшпана» работа заключалася ў бесспасоўным напісанні на ліст паперы слоў «дзень», «сёла», «сёл», «сповар», «стоць» і т. д. Таўсама праходзіць «рабочы» дзень у супрацоўніку гэтага-ж наркамата Іванова і Штэймана. На чытку газет, пабочныя гутаркі і хаджэнне па карыдорах у іх траіцца да 50 проц. рабочага часу.

Партарганізацыя Наркаммашпрама абмеркавала пытанне аб скарыстанні рабочага дня супрацоўнікамі апарата. На сігналу партыйнай арганізацыі парком выдаў загад, у якім прызначыў да аднаасобі ўказаных работнікаў. Аднак на гэтым справе закончылася. Далейшай работы па ўшчыльненню рабочага дня ў наркамаше не праводзіцца.

У Наркамаше аховы здароўя ёсць рад сумшчаліваў, рабочы дзень якіх пачынаецца пасля сканчэння рабочага часу ў наркамаше. Ніхто іх работы не кантралюе. Большасць з іх, нічога не робячы, адсіджваюць вызначаны калымаць гадзінаў.

У Дзяржплане часта па аднаму і таму-ж пытанню ў адзін і той самы раён выязджаюць па некалькі чалавек з розных аддзелаў. Нягледзячы ў Маскву выязджаў па аднаму пытанню адразу тры аддзельныя работнікі: намеснік старшыні Дзяржплана тав. Чыжыў, пастаяльны планавы аддзел тав. Соцін і намеснік начальніка праектовага аддзела тав. Когап, хоць справу мо-бі выразіць адзін з іх.

Партарганізацыя наркаматаў і ўстаноў не вытупіў яшчэ належнай барацьбы з бюракратызмам і валадзівай у рабоце апарата. Многія работнікі наркаматаў закідаюць нязначныя арганізацыйна-адрэацыйныя пытанні і дэмакратычныя пытанні ў адзін і той самы раён выязджаюць па некалькі чалавек з розных аддзелаў. Нягледзячы ў Маскву выязджаў па аднаму пытанню адразу тры аддзельныя работнікі: намеснік старшыні Дзяржплана тав. Чыжыў, пастаяльны планавы аддзел тав. Соцін і намеснік начальніка праектовага аддзела тав. Когап, хоць справу мо-бі выразіць адзін з іх.

Ліпенскі Пленум ЦК ВКП(б) патрабуе ад усіх партыйных арганізацый штодзённа кантраляваць за выкананнем у жыллі Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня. Партарганізацыя наркаматаў і ўстаноў павінны глыбей ухваляцца да ўсё дэталяў работы ўстаноў, строга караць камуністаў, парушаючых працоўную дысцыпліну.

М. ІЛІЯНАУ, Інструктар арганізацыйнага аддзела Наргануіага РК КП(б) Г. Мінска.

ПЛАДЫ ДРЭННАЙ ПАРЫХТОЎКІ

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). У пярвочных камсомольскіх арганізацыях горада пачаліся выбары кіруючых камсомольскіх органаў. Першыя з іх скола паказваюць, што тарком ЛКСМБ слаба падрыхтаваў да гэтай важнай канцыі. Аднак у адсутнасці належнага кіраўніцтва з боку рады пярвочных партыйных арганізацый.

дзень на сход з'явілася ўсяго 35 проц. камсомольцаў. 3-га дрэннай арганізацыі сход афарміўся. Сакратар партарганізацыі тав. Зіненіч зусім не прысутнічаў на сходзе, не было і членаў партыйнага бюро, а таксама камсомольцаў—членаў і кандыдатаў КП(б)Б.

Сакратар Чыгуначнага райкома камсомала тав. Юшчынін не дапамог камсомольскаму камітэту завода ўзроста арганізаваць сход.

За дзень да сходу былі сакратар камітэту з работ за парушэнне працоўнай дысцыпліны. У ліку прагульчыкаў і дэзарганізаваных вытворчасці, асуджаных паруючым, ёсць многа камсомольцаў і моладзі. Ужо адно гэта гаворыць аб слабай рабоце камсомольскай арганізацыі. Аднак, райком камсомала праходзіў міма такіх фактаў.



На станкабудавальным заводзе імені Кірава (Мінск) умаловаў кантроль за якасцю вытворчасці станкаў. На адымку кантраляваў майстар ОТК тав. Івановіч В. К. (справа), прымае ад майстра працэдуру новазаканчанага дэталя тав. Насідовіч П. С. новазаканчана працэдуру станка тав. Гіт-Д.

ПІСЬМЫ З МАГІЛЕВА

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

ВА УЛАДЗЕ КУЛЬТУРЫ

Па гораду развешаны шырокаважычальныя адымки: «ГРУПА АТОЛА». Будзе паказана: Распісанне чалавека на дзве часткі. Радзіённыя казачкі. Ваза агню. Чалавек-спарат. Сон у паветры».

Гэта група доўгі час гастраліравала ў клубе швейцкай, вымавала грошы ў рабочага гледача. Магілеўскія абласны аддзел мастацтваў ахвотна прытуліў гастраліраў. Іх «фабрычная» марка — Сумская абласная астра. На документах — віза Велдзяржэстрады. Чамуж больш? Якое-ж было расварэнне работнікаў аддзела мастацтваў, калі група Атола аказалася «спрытаўнай крамакэй», аперываўшай пад шыльдай дзяржаўнай астрады.

Антымастакка халтура мутная халі раскідана па тэатральных пляцоўках Магілева. У летнім тэатры гастраліравае калектыў Лытвінскага яўрэйскага тэатра. Божны дзень ставіць ён довуку п'есы. Самі работнікі аддзела мастацтва прызнаюць, што мастакоў калектыва пазнаюць, і гэты тэатр пры астрыцы ў 5 музыкантаў аsembleўска ставіць «Сулаліф» С. Галкіна.

У кінотэатры «Чырвоная зорка» падвізасца халтурны джаз, репертуар якога раіцца на самыя нізкія абыватальскія густы. У гэты прыезжы гастраліравае спекулуючы на любімы сепека чалавек да мастацтва, да культурнага відвішча. Па марат дзяржаўных устаноў раз'язджаюць на гарадах і вёсках БССР.

Чамуж-ж, паўстае пытанне, у Магілеве дазваляюць халтурны мастацтваў апраўдваюць: «На барыш» і рак рыба. Упраўленне па справах мастацтваў БССР

забыла аб нас. У гэтай вясне ёсць доля праўды. На плане ўпраўлення ў Магілеве ў ліпені павінны былі быць гастралі Віцебскага драматычнага тэатра. А на жніўне нічога не было прагнуджана. Віцебскі тэатр не прыехаў. На працягу трох месяцаў пустое будынак гарадскага тэатра. Ремонт яго яшчэ не пачынаўся. Зрэдку магілеўскага гледача паісціць цікавымі відвішчамі. Так, на адзін дзень прыехаў выдатны ансамбль чырвонаармейскай п'есні і пляскі Заходняй Асобнай Ваеннай астрыды. Два дні былі выдатны ансамбль Юр'янда. Аб'ява прыехаў шыр. Ёсць і ўсе.

Моладзь, прадстаўленая самай сабе, па чаргах замагае адзіны гарадскі сад імені Горкага, таг званы «вад». Тут на невялікай танцавальнай пляцоўцы пад гукі рэймэля топчацца 40—50 пар. А ў выхадны дзень на пляцоўку пачуе сапраўнае «квінцэскае сталтаварэнне». За ўваход на пляцоўку б'юць па аднаму рублю. Радзіёна нямасма перадае «Саму», «Машу» і іншыя «перлы» з репертуара Івановіч Юр'янда, яе змяняе аркестр. Адзіны ў садзе аркестр абслугоўвае тануючы ў. У 12 гадзін танцы канчаюцца, і сад пусце.

Магілеў — былы гандлёва-чыноўніцкі горад, аб якім у старых апыткадзельных казках: «гандлёва сям'яцінымі скурамі і антонаўскімі адымкамі», — стаў буйным індустрыяльным цэнтрам. За перыяд сталініскай пяцігодкі ў горадзе пабудаваны вялікая шпуква фабрыка, аўтарамантны, металапрацоўчы, трубаліцейны, гарбарны, косяпапрацоўчы заводы, швейная фабрыка, мясны камбінат. У Магілеве тысячы рабочых, многа моладзі.

Арганізаваць волючы час працоўных горада, даць рабочым масам культуры, адукацыі апычачна — узаключна задача. Аб ёй забыліся кіраўнікі горада, забыўся і абласны аддзел мастацтваў. С. БУТОМАУ.

НАПЯРЭДАДНІ СЛАЎНАЙ ГАДАВІНЫ МЯСЦОВАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ ЗАХОДНІХ АБЛАСЦЕЙ БССР

(Гутары з нам. наркома мясцовай прамысловасці БССР тав. П. А. Новаім)

Да галавіны свайго выхавання працоўныя заходніх абласцей Беларусі прыходзіць з вялікімі дасягненнямі ва ўсё галінах гаспадарчых і культурнага будаўніцтва.

Значных поспехаў ад працоўных перыяд дасягнула мясцовая прамысловасць. У буйной Заходняй Беларусі не было буйных прамысловых прадпрыемстваў. Існавалі буйныя металапрацоўчыя прадпрыемствы буйной Заходняй Беларусі выпусцілі ў 1938 годзе прадукцыі ў амяжэнных пэрах 1926—27 года на 4,051 тысячы рублёў, або ў сярэднім на адно прадпрыемства 405 тысяч рублёў, у той час калі на металапрацоўчыя прадпрыемствы ўсёй абласці выпуск прадукцыі ў сярэднім на адно прадпрыемства ў тым-жа 1938 годзе склаў 4 з палавінай мільёна рублёў.

За працоўны параўнаўча невялікі перыяд з моманту напярэдняга мясцова прамысловасці заходніх абласцей Беларусі значна расшыралася. Аб гэтым гаворыць наступныя факты. У годзе Беларусі з 14 бранных кураваў пабудаваны вялікі паітрафічны камбінат. На заводзе сельскагаспадарчых машын № 1 у горадзе Лізе пабудаваны новы аборачны корпус, а ў ліпені пачу ўстаўляўся на гэтым заводзе кураваў машын № 1. Значна расшыраўся і другі завод сельскагаспадарчых машын у Лізе. Перадзеныя мерапрыемствам даў магчымасць навіліць выпуск прадукцыі ў два разы. Калі ў 1938 годзе гэты завод выпусціў прадукцыі ў амяжэнных лічбах 1926—27 года на 840 тысяч рублёў, то ў 1940 годзе яны даўць прадукцыі на 1,639,7 тысячы рублёў.

У 1938 годзе завод сельскагаспадарчых машын у Лізе выпусціў 7,057 сельскагаспадарчых машын. У 1940 годзе будзе выпушчана 11,300 сельскагаспадарчых машын. 480 вельяк, 980 літэячак і многа іншых сельскагаспадарчых машын.

Хімічная фабрыка ў Лізе тудзіцца рана ў паўрабочаныя п'емны будынак, пабудаваны самым эаментарным умоў аховым збудаваннем. Зараз пабудаваны новы вялікі светлы корпус, які да магчымасць патрыць выпуск прадукцыі. Прыступлена да рэканструкцыі завода сельскагаспадарчых машын і ў горадзе Ломжы. Будуюцца новы механазборачны пэх. Завод гэты дасць у 1940 годзе прадукцыі на 503 тысячы рублёў, — у два разы больш, чым раней.

У Пруцце ёсць велазавод. Раней ён зай-маўся выключна аборачай прывезеных сажна гатовых дэталяў. Пяер распрацаваўца праект карнай рэканструкцыі завода, які будзе выпускаць 30 тысяч велазамынаў у год. Ужо зараз даўмажана абсталяванне, расшыраны вытворчыя плошчы, асвоен выроб такія дэталяў, як пярэняя ўтулка, сядло, пелад і іншыя. У гэтым годзе завод выпушціў 10 тысяч велазамынаў. Працягваюць работы і па рэканструкцыі прывозных заводу ў Беларусі і Лізе. Магнуса іх будзе даведзена ў 1940 годзе да 5,150 тон замес 2,135 тон у 1938 годзе.

Значна расшыраўся выпуск тавараў шырокага спажывання. Ва ўсё раёнах і гарадах заходніх абласцей створаны прамысловыя камбінаты. Стварэцца сетка невялікіх прадпрыемстваў па выпуску тавараў шырокага спажывання. Так, чырвока, у Баранавіцкай абласці арганізавана 39 новых прадпрыемстваў, з іх па вытворчасці мэблі — 17, па металапрацах — 15, абозна-газёных — 3, па хімічных вырабах — 1 і т. д.

У Беларусі і Пруцце створаны вялікія мэбленыя фабрыкі. Створылі раённы камбінат (Пінская абласць) са значным перыяд арганізацыі сетку новых прадпрыемстваў: мэбленую фабрыку, гласарна-механічную, казёна-вабдую і бапаўна майстэрні. На прадпрыемствах раённы камбінат працуе 475 чалавек. У гэтым годзе будзе выпушчана прадукцыі шырокага спажывання на 1,400 тыс. рублёў. У Пінску па базе месалітэага заводу імені 1 мая будуюцца новыя механізаваўная мэбленая фабрыка. На ёй будучы працаваць да 150 рабочых.

Сотні беспрацоўных інжынераў, тэхнікаў, квалифікаваных рабочых атрымалі работу, сталі начальнікамі пэхуў, майстрамі, брыгадзірамі.

Для падрыхтоўкі квалифікаваных падрэў у Пруцце арганізавана новая школа ФЗВ паітрафічнай вытворчасці на 120 чалавек. Атрымаюцца два тэхнікумы — адзін энергемеханічны на 180 чалавек у Беларусі і другі будаўнічы — на 120 чалавек у Пруцце.

На будаўніцтва новых і рэканструкцыі існуючых прадпрыемстваў урад апусціў 9 з палавінай мільёнаў рублёў. Поўнае скарыстанне гэтых сродкаў даць магчымасць да канца года пабудавана многа новых прадпрыемстваў па выпуску тавараў шырокага спажывання і гэтым палепшыць бытавы ўмовы працоўных.

Пашы прыекі вялікі. Але і значны, пастаяльны перыяд мясцовай прамысловасці ў абычайны працоўных тавараў шырокага спажывання, рэагаванне ўсёх работнікаў мясцовай прамысловасці на дапаўня павелічэнне выпуску прадукцыі, налішчэнне акасі і астрымента, на пачынае працяжэнне ў жыллі істарычных Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня 1940 года.

Перавыконваюць вытворчыя планы ГРОДНА. Рабочыя прадпрыемстваў горада сустракаюць свата 17 верасня дэтарміновым выкананнем вытворчых праграм. Перадвіком перадзятчонага сацыялістычнага саборніцтва з'яўляцца паказаванне № 7, які на дасяць дзён ранаі тэрміну выкаваў жыццёскі план. Калектыў рабочых заводу абавязваўся да 17 верасня выкапаць план 3-га квартала на 135 проц.

Будаўніцтва новых цэхаў у Днепра-Дзвінскім параходстве ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). У гэтым годзе суднабудавнічы заводы Днепра-Дзвінскага параходства значна пашырлі сваю работу. Прыступлена да будаўніцтва па-ваў стругальнага і дрэвапрацоўчага па-ваў на Вялікай суднаверфі. На гэты будаўніцтва апыччана 146 тыс. рублёў. Будаўнічыя работы будучы закончаны ў кастрычніку бягучага года.

Новы механічны пэх будуюцца на суднаверфі ў Чаробылі. На будаўніцтва апыччана 250 тыс. рублёў. Пэх павінен быць закончан у кастрычніку гэтага года.

Разгарнулася будаўніцтва новага лінейнага пэху на гомельскім суднабудавнічым заводзе і славоў стаяны на бабруцкім заводзе. У Гомелі да рабочых суднабудавнічага заводу будучы прасторная сталова.

Перавыконваюць вытворчыя планы

Датэрмінова — 27 жніўня — выкапаць месячны план гродненскага абукава фабрыка. У гэты-ж дзень выкаваў жыццёскую вытворчую праграму шклозавод.

На прадпрыемствах шырыцца сацыялістычнае саборніцтва за атрыманне пераходнага чырвонага сцяга выкананна гаровсета і гаркома партыі.

наверфі ў Чаробылі. На будаўніцтва апыччана 250 тыс. рублёў. Пэх павінен быць закончан у кастрычніку гэтага года.

Разгарнулася будаўніцтва новага лінейнага пэху на гомельскім суднабудавнічым заводзе і славоў стаяны на бабруцкім заводзе. У Гомелі да рабочых суднабудавнічага заводу будучы прасторная сталова.

Пяер стратэгічна абстаўнаўа для Англій значна пагоршылася і таму, што ў руках Германій знаходзіцца абшырнае ўзбярэжжа — ад Віскайскага заліва да Нордкапа — і Германія можа павярнуць англійскія парты бомбардыроўцы з паветра, робячы таўсама напад на англійскія гандлёвыя судны, канваіруемыя ваеннымі караблямі. Такого роду «судоў» стварэнне ўсё больш частым аб'ектам германскіх нападў.

Паводле германскіх крыніц, страты англійскага гандлёвага флота склаўі каля 5 мільёнаў тон, па англійскіх даных — каля паўтара мільёна тон. Да вайны, якая пачалася ў 1939 г., Англія мела 18 1/2 млн. тон гандлёвых суднаў. З гэтага ліку каля 60 проц. абслугоўвала гандаль Англія, 40 проц. занята было перавозкам грузаў паміж іншымі краінамі. Калі лічыць, што Англія страціла каля чэрці свайго гандлёвага тавара, то прымаючы пад увагу, што вайна вынікала пачуўжэнне ахаль усіх англійскіх перавозак, страты Англія за першы год прыдчыцца прызначна вельмі адуваўшымі. Апыч гэта Англія ўдзельна ўзяць частку гандлёвага флота сваіх выдзельных саюзнікаў — Нарвегіі (Нарвегія займае пятае месца сярэд краін свету па размерках гандлёвага флота), Даніі, Галандыі, Велыі і Францыі, а таксама зафрахтаваць значную частку грузавага гандлёвага флота.

Паводле германскіх крыніц, страты англійскага гандлёвага флота склаўі каля 5 мільёнаў тон, па англійскіх даных — каля паўтара мільёна тон. Да вайны, якая пачалася ў 1939 г., Англія мела 18 1/2 млн. тон гандлёвых суднаў. З гэтага ліку каля 60 проц. абслугоўвала гандаль Англія, 40 проц. занята было перавозкам грузаў паміж іншымі краінамі. Калі лічыць, што Англія страціла каля чэрці свайго гандлёвага тавара, то прымаючы пад увагу, што вайна вынікала пачуўжэнне ахаль усіх англійскіх перавозак, страты Англія за першы год прыдчыцца прызначна вельмі адуваўшымі. Апыч гэта Англія ўдзельна ўзяць частку гандлёвага флота сваіх выдзельных саюзнікаў — Нарвегіі (Нарвегія займае пятае месца сярэд краін свету па размерках гандлёвага флота), Даніі, Галандыі, Велыі і Францыі, а таксама зафрахтаваць значную частку грузавага гандлёвага флота.

Паводле германскіх крыніц, страты англійскага гандлёвага флота склаўі каля 5 мільёнаў тон, па англійскіх даных — каля паўтара мільёна тон. Да вайны, якая пачалася ў 1939 г., Англія мела 18 1/2 млн. тон гандлёвых суднаў. З гэтага ліку каля 60 проц. абслугоўвала гандаль Англія, 40 проц. занята было перавозкам грузаў паміж іншымі краінамі. Калі лічыць, што Англія страціла каля чэрці свайго гандлёвага тавара, то прымаючы пад увагу, што вайна вынікала пачуўжэнне ахаль усіх англійскіх перавозак, страты Англія за першы год прыдчыцца прызначна вельмі адуваўшымі. Апыч гэта Англія ўдзельна ўзяць частку гандлёвага флота сваіх выдзельных саюзнікаў — Нарвегіі (Нарвегія займае пятае месца сярэд краін свету па размерках гандлёвага флота), Даніі, Галандыі, Велыі і Францыі, а таксама зафрахтаваць значную частку грузавага гандлёвага флота.

Праф. І. ЗВЯЗІЧ.

КАНТЫНЕНТАЛЬНАЯ БЛАКАДА

17 жніўня 1940 года Германія аб'явіла поўную блакаду Англіі. Гэта блакада ўвайшла ў сілу ў той-жа дзень. «Для сваіх апераній»,—гаворыцца ў спецыяльнай навастановай на гэтым пытанню,—германскае камандаванне ў максімальнай меры скарыстоўвае тыя перавагі свайго стратэгічнага становішча, якія прадстаўляюцца германскім узбярэжжам сілам дзякуючы іх панаванню на Узбярэжжы кантынента ад Віскага да Нордкапа». Такім чынам, Германія аб'явіла новы этап вайны на англійскае, пачатай Англій, ператварэнне англійскай блакады еўрапейскага кантынента ў кантынентальную блакаду Брытанскіх астравоў.

Кантынентальная блакада ў адносінах да Англіі ўжо мела месца ў гісторыі Еўропы. У пачатку XIX века палубную блакаду праводзіла напалеонаўскага Францыя, якая ставіла, праўда, талы сваёй задачай галоўным чынам непаўчужэнне ў Еўропу англійскіх тавараў. Напалеон гаварыў: «Англія трэба быць на самаму адуваўшым месцы, гэта значыцца на кіпені, бо апыччана — нацыя таргапоў». Напалеон правільна зразумуў, што ўжо ў пачатку XIX века Англія куць больш, чым іншыя краіны, залежала ад знешняга рынка і іменна непаўчужэнне англійскіх тавараў у Еўропу можа павярнуць англійскую эканамічную магутнасць.

Тады змее кантынентальнай блакады меў свой сэнс у эпоху прамысловага капіталізма, калі барацьба за рынкі складала асноўную форму барацьбы паміж асобнымі краінамі капіталізма, і нягледзячы на напалеонаўскае блакады вынікала была талы тым, што яна дрэнна праводзілася іншымі краінамі, апыч Францыі.

стаўляюцца, натуральна, іншымі на сваіх мэтах і мэтах. Пазавіць праціўніка магчымасці атрымацца з-за граніцы неабходную яму для выдання вайны і для абсабжэння насельніцтва сыравіну, паліва і прадукты харчавання — такую задачу ставіць перад сабой і Германія і Англія. Да гэтай формы блакады Англія звярнулася першай і ў мінулы і ў цяперашняй імперыялістычнай вайне. Англійскаму ваеннаму флоту ўдалося, карыстаючыся сваёй перавагай сіл, сымніць у час сушэснай вайны 1914—18 гг. рух германскіх гандлёвых суднаў у адкрытых морах і акіянах Тым самым зноў Германія з заацяжэннямі краінамі былі паружаны. Але не трэба забываць, што ў першай сушэснай імперыялістычнай вайне Германія прыходзілася весці барацьбу на два фронты — на захадзе і на ўсходзе. На поўні Германія не адразу ўдалося прабіць сабе навілейны шлях да сваёй саюзніцы — Турцыі, і толькі ў 1917 годзе Германія і Аўстрыя аказаліся гаспадарамі большай часткі Балканскага паўвострава. К гэтаму часу Турцыя была ўжо знясілена вайнай і сама адувала патрабу ў дапамозе ваенным матэрыяламі. Германія не было адукаць атрымаць нафту і каларыяна металы, каучук і іншыя важныя для вайны сыравіны сыравіны і прадуктаў харчавання.

З другога боку, у першай сушэснай імперыялістычнай вайне Германія таксама аказалася Англія блакадаў, якая ажыццяўлялася з дапамогай народнага флота. На працягу першых двух з палавінай год германская блакада была накіравана супраць перыяльскіх суднаў. Толькі ў пачатку 1917 года Германія аб'явіла пэабмежаваную народную блакаду берагоў Англіі. Гэта было скарыстана Злучанымі Штатамі ў якасці повада для ўступлення ў вайну на старане Антанты. Германскія палубныя блакады мела значны поспех на працягу вайны, лета і часткі восені 1917 года, але затым яна была сарвана англійскай сістэмай канваіравання гандлёвых суднаў.

Блакада саюзнікаў, якая з'явілася адной з асноўных праграм паражэння Германія ў вайне 1914—18 гг., адбылася ўсяго пажэй на грамадзянскім насельніцтве Германія і занятых ёй абласцей; вынікам блакады былі імпіяміны харчаванні, высокая дзіцячая смяротнасць і аянапад прадукцыінасіцы правы дарослых рабочых. Веладзіць, якое значэнне мела блакада для прымуцы Германія да выгодага для саюзнікаў міру, вярхоўнае камандаванне саюзных арміяў настала на тым, каб блакада Германія захавалася ў дэспіцы і пасля падпісання перамір'я і дэмабілізацыі германскай арміі.

Калі пачалася другая імперыялістычная вайна ў Еўропе, англійскі ўрад зараж-а аб'явіў блакаду Германія. Але на гэты раз Англія не была ў стане паўчыніць адрэацыю Германія ад зносінах са знешнімі сватам. Пасля разгрому Польшчы, аднаўчана менам трох тыдняў, Германія магла ў выніку заключанага з СССР дагавора аб дружбе і граніцы, а яшчэ ранаей дагавора аб непападзе мець спалоўную ўпаўчэннасць на ўсходзе. Іе гандаль з усходам, поўначу і поўднем Еўропы не быў пахістап. Адуваўшым для Германія было паружэнне яе гаспадарчых сувязей з ШПА і асабліва з краінамі Паўночнай Амерыкі, дзе Германія ў 1935—39 годы паспела заваяваць пымалазвыя пасіцы.

Англа-французскі блок, незалежны тым, што арганізавана ім блакада не абшчала колькі-небудзь здавальняючым выніку ў кароткі тэрмін, іменуўся фаріраваць абстаўнае блакады ўдзіненнем у вайну тых краін, якія паставілі Германія дэфіцытныя сыравіны і харчовыя тавары. Асабліва значным было імпіненне Англій і Францыі перанесці вайну ў краіны Скаандынаўскага паўвострава і Балтыкі. Саюзнікі разлічвалі, што ім удадса

А-БОЛЬШЭВІЦКУ ВЫКОНВАЦЬ НАЗЫ АД 26 ЧЭРВЕНЯ І 10 ЛІПЕНА ЯК У БАРЫСАВЕ ўКРЫВАЮЦЬ ПРАГУЛЬШЧЫКАЎ

Іа барысаўскім лесазаводе імені Мала-
го працяг расцуп з кожным днём.
І ў першым паўгоддзі ітмосем пра-
вадзі 5 чалавек, то пасля Указа ад
2 чэрвеня ў сярэднім ітмосем пра-
вадзі 6 чалавек. 36,3 проц. прагуль-
шчыкаў падае на партыйна-комсамольскае ад-
дзяленне прагульшчыкаў аб'явіліца
і, што дырэктар гэтага заводу тав.
Івановіч замест барацьбы з дэзаргані-
раванымі вытворчасці стаў на шлях вы-
дзялення прагульшчыкаў.

На 19 жніўня начальнік пеха-
Івановіч зрабіў працу. Дырэктар-жа, ка-
жучыся тым, што на заводзе няма
у аўці на работу начальнікаў пехаў,
аддае яго пад сук.
Івановіч доказаў у абарону прагуль-
шчыкаў паслужыў заява аднаго чорнара-
ба, які сказаў наступнае:
Здаецца, я памыляю, што начальнік
ідуў у мяне раніш прыкурць». Га-
дзавы было дастаткова для таго, каб
выдзіць прагульшчыкаў.

Дырэктар аўтабана Ламіскі — чале-
вось другі прыклад. На тым-жа заво-
ду камуніст Вішнеўскі па жамку ра-
маму вымаду добра вышлі, а на дру-
зень не вышлі на работу. Суд пры-
судзіў яго да 6 месяцаў прымушова-
нага працы. Але як жа быць з яго партыйна-
га? Два разы з'явіўся партбюро, гаво-
рылі дужы праковы і нарочце вынесе-
рашэнне: «За працу, за спробу апу-
сціць суд — Вішнеўскаму паставіць на...»

Іа ліберальным адносінам партбюро
прагульшчыкаў даюць повед і комса-
мольскаму бюро завода зусім не разья-
справы аб двух комсомольцаў-пра-
гульшчыках, асуджаных судом.
Іа аўці і ўжо ў работу на заводзе
жэўдэн дрына. Штатныя табельшчыкаў
на. Тут абавязкі табельшчыкаў выкон-
ваць пехаўны ўточны, якія на работу
адносяцца разам з рабочымі ў 8 гадзін
рані.

Іа адносінам барацьбы за жалезную ды-
станцыю вельмі шкідна адбываецца на
дзённым працы. Калі ў чэрвені
афіцыйна быў выканан на 108 проц.
і ліпені на 71 проц., а за першыя
дзень жніўня ўжо на 55 процант.
Прычыну зніжэння вытворчых паказ-
нікаў дырэктар заводу тав. Рамапоў-
скі тэхнік тав. Гурвіч бачыць не ў
першым праўнай ітмосем, а ў
тэ, што «Указ ад 10 ліпеня патрабуе
дужы добрай працы». «А калі
нашны павылі толькі вымагаска-
прадупіць, — заўважыў яны, —

то наш завод ніколі не выканае пром-
фіплана».

Іа антідзяржаўна заява кіраўнікоў
завода не сусцрала рашучага адбору з
боку партыйнай арганізацыі. Сакратар парт-
бюро тав. Левін усямі спосабамі лавіруе,
не хоча псаваць добрасуседскія адносі-
ны з дырэктарам.

Не выдцў рашучай барацьбы супроць
прагульшчыкаў і на іншых прадпрыемст-
вах Барысава.

У ліпені і жніўні на Барысаўскай прас-
тані спець чалавек не вышлі на работу.
Звагалася, чаго-ж прасцей — калі збо-
лен прагульшчыкаў з уважлівых прычын, длі
троба судзіць прагульшчыкаў. На-
чальнік прыстані Гуроваў вынес та-
кое мудрае рашэнне. Двух прагуль-
шчыкаў ён аддаў пад суд, а чатырох а-
містыраваў з прычыны таго, што яны
«не выталі» Указа Прэзідыума Вярхоўна-
га Савета СССР ад 26 чэрвеня. Спраўды,
самадэна рашэнне.

Дырэктар аўтабана Ламіскі — чале-
вось другі прыклад. На тым-жа заво-
ду камуніст Вішнеўскі па жамку ра-
маму вымаду добра вышлі, а на дру-
зень не вышлі на работу. Суд пры-
судзіў яго да 6 месяцаў прымушова-
нага працы. Але як жа быць з яго партыйна-
га? Два разы з'явіўся партбюро, гаво-
рылі дужы праковы і нарочце вынесе-
рашэнне: «За працу, за спробу апу-
сціць суд — Вішнеўскаму паставіць на...»

Іа ліберальным адносінам партбюро
прагульшчыкаў даюць повед і комса-
мольскаму бюро завода зусім не разья-
справы аб двух комсомольцаў-пра-
гульшчыках, асуджаных судом.
Іа аўці і ўжо ў работу на заводзе
жэўдэн дрына. Штатныя табельшчыкаў
на. Тут абавязкі табельшчыкаў выкон-
ваць пехаўны ўточны, якія на работу
адносяцца разам з рабочымі ў 8 гадзін
рані.

Іа адносінам барацьбы за жалезную ды-
станцыю вельмі шкідна адбываецца на
дзённым працы. Калі ў чэрвені
афіцыйна быў выканан на 108 проц.
і ліпені на 71 проц., а за першыя
дзень жніўня ўжо на 55 процант.
Прычыну зніжэння вытворчых паказ-
нікаў дырэктар заводу тав. Рамапоў-
скі тэхнік тав. Гурвіч бачыць не ў
першым праўнай ітмосем, а ў
тэ, што «Указ ад 10 ліпеня патрабуе
дужы добрай працы». «А калі
нашны павылі толькі вымагаска-
прадупіць, — заўважыў яны, —

А. ДЖЭЛЮК.



Дамачэўская МТС, Віцебскай абласці, арганізавала дэпагоў с'ялянска-адрасобіткам па
ўборцы і абмолоту першага большэвіцкага ўраджаю. На здымку: брыгадаў Дамачэўскай
МТС тав. К. А. Усанін (справа) прымае чалавекі К. А. Герасімова (у асяродку) і
Фота В. Дуніна (Фотакружыца БЭЛТА).

ГРАФІК ЁСЦЬ, А РАБОТЫ НЕ ВІДАЦЬ

МАЗЫР. (Спец. нар. «Звязды»). Паводле
графіка, складзенага райкамом КП(б)Б і
выканкамом райсавета, з 25 жніўня па 1
верасня калгасам раёна неабходна было
абмалочыць збожжа з 1.101 гектара зер-
навых культур. Заданне зусім мінімальнае,
калі ўлічыць, што малаціны МТС і калга-
сы пры поўнай нагурузы могуць аб-
малочыць у суткі ўраджай з 500 гектараў.
Аднак, за пяцідзень яны паспелі аб-
малочыць збожжа толькі з 600 гектараў.

У чым-жа прычына такога маруднасці?

Аказваецца, што толькі 7 малацінаў пра-
дуюць больш-менш здавальняюча. Астатнія
в-за дурнага рамонту часта выбываюць
са строю. У сельгасарні «Калгаснік
Беларусі», Слабодкага сельсавета, мала-
ціны МТ-1.100 за месяц вымалочылі толькі
50 тон збожжа. Не лепш працуе мала-
ціны і ў калгасе імені Калініна, Выб-
бугоўскага сельсавета.

Машыністы малацінаў, як правіла, ма-
лакваліфікаваны, не могуць раманта-
ваць машыны. Для таго каб адраманта-
ваць машыну, неабходна прывесці механі-
ка МТС. А пакуль прывозіць яго, на-
ходзіцца ветар. Калгаснік-ж, прагульш-
чыкаў павылі, дужы адцягваюць. Назву-
тра зноў паўтараюцца тама-ж гісторыі.

3 2 верасня ў калгасе імені Фрунзе,
Казіміраўскага сельсавета, малаціны МТ-
1.100 вышлі са строю. Выклікалі механі-
ка МТС тав. Качыня павылі дзень раманта-
ваў яго.

— Зараз вы будзеце працаваць на ёй
добра, — заўважыў ён калгаснікам. Не па-
спешы Качыня адхаць ад малаціны і поў-
кілометра, як яна зноў пераехала праца-
ваць.

У калгасе імені Чапаева, Каменскага
сельсавета, адрамантавалі малаціну толь-
кі ў канцы жніўня. Намалочылі 5 тон

зерна, машына сапсавалася, на рамонт яе
зноў патрабілі 5 дзён.

Не споканч рамонту складзены малаціны
і ў калгасе «Пролетарый», Валенцкаўска-
га сельсавета.

У раёне ітварыюць малаціны камбай-
намі. 3 імя камбайнаў толькі тры выма-
рыюцца на малаціне. Астатнія
станць без работ.

Дурная работа машыны аб'явілася
і тым, што сярэд трактарыстаў і
машыністаў адсутнічае праўдзінна дзёнь-
шні. Дзержурны камуніст брыгады трактар-
най брыгады Колап пакінуў ра-
монту малаціны і пехаў у лес за драва-
мі, а трактарыст Наумчыч спазніўся на
работу на адну гадзіну. Дырэктар-жа МТС
Шкоўчыч не аддаў іх пад суд.

Сваім безадказнасцю, як кіраўнікі
МТС, Шкоўчыч паказаў на справе. У
калгасе «Чырвоны Баркочык» малаціны
паўдзённым камбайнамі. Камбайн мог аб-
малочыць збожжа калгаса, але, па распа-
раджэнню дырэктара, прыехаў са сваёй
малацінай машынай тэ. Пугачэшка. Ра-
боту камбайна спынілі.

Або такі факт. У сельгасарні «Калгаснік
Беларусі» спыніў конна малаціны.
На ёй можна абмалочыць усяе ўраджай.
Старшыня калгаса тав. і дужы зрабіў.
Але дырэктар МТС пасля ў калгасе сваёй
малацінай, у той час як у іншых калга-
сах пехаў машыны.

Становіцца з малаціной патражанае.
Аднак кіраўнікі раёна (сакратар рай-
кома КП(б)Б тав. Кавалюк, старшыня
райвыканкома тав. Рудзін), не прымаюць
мер, каб паскорыць малаціну. За 2
верасня абмалочылі па раёну збожжа
толькі з 200 гектараў зернавых культур
370 гектараў, адрамантаваных трактарам.

Н. ПЫРХ.

Малаціна не арганізавана

АСПАВІЧЫ. У пераважных калгасе
раёна разам з паспяховым завяршэннем
ўборкі зернавых культур арганізавана працоўная
і малаціна збожжа. Сельгасарні «Аскол»,
Сыслаўскага сельсавета, і «Ш Ітвары-
няна», Лепскага сельсавета, добра а-
рганізаваны малаціну, першымі ў раёне
разлічаны з дараваў на халебастаўны
адрас, паспяхова праводзяць с'ябу азімых.

Аднак такое становіцца даўжа не ва
всёх калгасе раёна. Большасць сельгасар-
ні маюць дзёньні разрыў паміж ўборкай і
малаціной. Выкліча дурна арганізавана
малаціна ў Замосткі сельсаеве, які
з'яўляецца і найбольш адстае ад хале-
бастаўнага. Калгас імені Чапаева ітце
не пачынуў малаціну. Не лепш абста-
ісправа і ў калгасе «Рассвет», «Трактар»,
«Перамога». Ва ўсіх гэтых калга-
сах спыніў конна малаціны. Але ўсе яны

(БЭЛТА).

У ПЕРАДАВЫМ КАЛГАСЕ

Пражэсткая асяння раёна. Над гумні-
шам віхрыцца пыл. Калгаснікі маюць
шмаліну жына Надзежы Цыганковай.
Елена Лагунова і Ульяна Бенедзіктава
падаюць снапы на стог. Ульяна Разумко-
ва вялікім нажом разразае перавязь. Яе
муж Федар спрытна разгортае сноп і
павяло яго ў малаціну, якая пражэрыва
папавыя снопы са снопам.

Машына працуе бесперапынна.
3-пад сіта мёрна сціснута ў мяшкі
заматэя шпаніца. Заміе абмалочанага
ўраджаю выдцў: вагаўшчык МТС Віктар
Палюць, класіфікатор калгаса Харытон
Салдапенка і звынавы Надзежа Цыган-
кова. Акуратна складзенымі спірткамі
завята ўсё гумнішча.

Жыта высокая, кожны сноп у рост ча-
завека, а шпаніца, назварот, нізкаро-
ста. Завяло каляны не буйныя.
Да гэтага часу ўсе ратаваліся ўраджаю,
але, прыкідаючы на-вока, ніхто не мог
паўна сказаць, які ўраджай атрымае яго
Н. Цыганковай. Палер установа: зьявіў
Н. Цыганковай, абмалочыўшы азі-
мую шпаніцу з плошчы ў 3,3 гектара,
атрымаў 10.428 кілограмаў, або 31,6
цэнтнера з кожнага гектара. Жыта да-
33 цэнтнеры з кожнага гектара.

Не меншы поспех атрымаў Федар Разум-
коў. У яго азіме намалочана раўна 37,8
цэнтнера шпаніцы з кожнага гектара, а
жыта — 31,1 цэнтнера з гектара.

Прыкладам такі-ж ураджай завабав
звынамі Н. Каленчанка, І. Шутана,
П. Мяхакоў, І. Новака.
Машыніст малаціны Герасім Саладкоў
з МТС імені 20-годдзя БССР працуе з
асоблівым энтузіязмам. За 6 дзён ра-
боты намалочана больш 200 тон збожжа.
— Сваё абавязальства намалочыць за
сезон тысячы тон, — гаворыць ён, —
я выканаю.

З'яно з'яна машыны выдцў высока-

аказаліся непрадхатванымі да малаціны.
Усё нахдзё тут была на МТС. Але і Асі-
паўска МТС была кляматаў правіла на
арганізаван малаціны. У калгасе Замос-
скага сельсавета МТС прыслала напраў-
ную малаціну. Дурна прапучы скла-
даны малаціны МТС і ў калгасе Касыль-
скага сельсавета. Дзе малаціны нама-
лачваюць у дзень 2—2,5 тонны зерна за
вост перым ў 3,6 тонны.

Асабліва кіраўнікі калгасеў раёна пра-
дуюць антідзяржаўную працую.
Старшыня калгаса «Перамога», Валенцка-
скага сельсавета, Цярэчанка адзў зра-
жэва 4 тонны зерна, а на працягу рэ-
стаў звыш 7 тон. У сельгасарні імені
Будзёнава на калгасныя патрэбы скара-
сталі 1.500 кілограмаў зерна, а дзяржа-
ве аддалі толькі адну тону.

(БЭЛТА).

ПЕРШЫЯ ДНІ ВУЧЭБНАГА ГОДА НА ўРОКАХ

— Заняткі ідуць поўным ходам. Нбы
толкі ўчора зым пакінулі школу, нібы не
было 2 а шалавай месца жывуці.

Таві ўражаны многіх настаўнікаў 9 с-
радній школы (Мінск). Школа арганіза-
вана сусцрала вучэбны год.

Вось урок у дэсятым класе. Право-
дзіць яго стары настаўнік па адрода-
знаўству Адам Нікіфаравіч Стахоўскі.
36 год свайго жыцця аддаў ён навучан-
ню дзяцей.

3 24 вучняў прышло 23, адна вуча-
ніца захварала. Адам Нікіфаравіч добра
ведзе амаць усё дэсятыкласнікаў — на-
чала гадзін і дзён працаваў ён з імі.
Толькі два навіці — яны перайшлі з і-
шых шкля.

Настаўнік вшпуче бачыць вышпучыню
з пачаткам заняткаў, памінае, што яны
апошні год вучача ў сярэдняй школе.
Прайдзе дзевяць месяцаў, і ўсе яны вы-
дцў на новы, шырокі шлях жыцця.

9 школа — школа імені XVIII з'езда
ВКП(б). Будучыя вышпучыні павіны
адраўдаць іе пачотнае звынае.

Адам Нікіфаравіч прыступае да ўрока.
Ён расказвае, якая цікавая навука —
геалогія, якое значэнне мае яна для
сацыялістычнай будоўлі. Напамінае аб
вельзэрных багатах нетраў нашай краі-
ны, якія стагоддзямі ляжалі пад спудам.
Царскі ўрад, як сабака на сене, спыў на
гэтых багатах. Настаўнік рысуе вельзэр-
ныя перекрывы развідна геалогіі ў
СССР, дзе навука вызвалена ад пут капі-
талістычнай эксплуатацыі, ролігіінага
апрабасе і чыноўніцкай няганіні. Гаво-
рыць аб сетках горных ітсттутаў, куды
праз год можа паступіць вышпучыні школы.

Ціха ў класе. Дзевяць тры парты
важкі нахрыпаны на настаўніка. Іхня ні
шуму, ні гутаркі паміж сабой. Хлопцы і
малады дзяўчаты, якія толькі што шум-

ліва перажывалі радасць сустрэчы з
таварышамі, усмамілі аб летнім адпа-
чынку на дачы, у лагеры, на гурыне,
— з вялікай увагай слухаюць свайго педа-
гага. І стары настаўнік радзеша таму,
што ў класе пануе дэлава абстаноўка —
залог будучых поспехаў.

Другі ўрок у дзевятым класе. Пятэры
новы часоў. Яе выкладае вопытны педа-
гаг Матвей Якаўлевіч Ксенжук. Падручнік
па новай гісторыі яшчэ не вышаў. Вучы-
нік прыходзіцца запісваць ўрок. Настаў-
нік шпіа на дошцы тэму першага ўрака,
яе співаюць у шпты. Агульная харак-
тарыстыка другога перыяда новай гісторыі,
які атрымаецца знамянальнай старонкай у
жыцці чалавечы — Парыжскай Рому-
най. Заўвагі таварышў Сталіна, Кірава
і Жданова аб кансеке падручніка па
гісторыі новых часоў.

У класе свабодна, на некаторых партях
сідзяць на аднаго чалавек. 6 вучняў не
прышлі ў першы дзень, два нахрылі
школу, 4 не з'явіліся па невядомай пры-
чыне.

**

Іа мы падхрэслівалі ўжо, заняты ў
школе пачалі арганізавана, бес мітусні і
зашпінны хвалеўнаў. Дырэктар тав.
Галчук праваў гутары з уоімі педагогамі.
Адыбылі сходы бацькоў. На месцы і ў
кардырах дзержурна настаўніка. Выстаў-
лены пасты з вучняў старошых класоў.
Іны дэла сусцралаю навочіў-перша-
класнікаў, бяручы іх за руку, паказваюць,
дзе іх клас, чытаюць і співаюць з імі ў
часе перамам. І хутка разгубілася
малышў зына, радзеша ўсемака расвіта-
ва на іх твары. Іны ў радзеша школьнай
самі.

С. ПАЛТАУСКІ.

У новай школе

— Тут мы будзем слета займацца...
— Прыгодная школа...

— Давай асцвержце не з усіх бакоў...
Дзею хлопчыкі ў партфельчыкам ў
руках, ахвіліна гутары, пашпні па
двару, ітце засыпаючы кавалкамі ца-
ціль, чоткі адзакі. Ўрок праходзіць
агмўзена ў форме цікавай гутары.

Выдаты будынак вырас тут, па адрале.
Трохпавархавы, з шырокімі светлымі
вокнамі, ён упрыгожвае сабой усю зако-
ліну. Не верыцца, што ён пабудаван на
працягу некалькіх месяцаў — так усё вы-
глядзе фундаментальна, моцна, прыгожа.

Вучні прышлі ў школу задоўга да па-
чынку заняткаў. У 8 гадзін раніцы на ўра-
чонных двароў ужо агмўчлі дзіцячыя
галасы. Ді і яны не прышлі заганяць, калі
звыне абдае стоткі цікавага! Сустрэчы і
звынаў з таварышамі і настаўнікамі,
першыя ўроки, абмек летнім ўражаннямі
ў часе перамам — усё гэта невычыйна нова
і цікава.

— Збярэцца па класах, рэбаты. Ціха,
бес мітусні... — наіпрэжвае дзержурны на-
стаўнік пры ўваходзе ў школу. Настаўнікі
сабралі таскама раней звычайна.
Іны прырэдзіла віташча з дзёньні,
ітце разам з імі ў адзедзеныя класы,
звынаў. У кардырах і класах прастор-
на, светла, утульна. Нахце светлай фар-
бай.

А вось і званок. Адразу пусцёцца
кардыры. Запыхаў гутары, смех. Заня-
тыкі пачынаюцца.

Мы прысупінаем на ўроку фізікі ў

дзевятым класе. Выкладае вопытны педа-
гаг Н. В. Пупікаў. Ён заае некалькі
пашпінны з курсу воблака класа. Аказ-
ваецца, вучні не забылі мінулых гадоў
матэрыялаў. Дружна лямінаюцца рукі. Гуцаць
ясныя, чоткі адзакі. Ўрок праходзіць
агмўзена ў форме цікавай гутары.

У часе перамам настаўнікі дзёньні
ўражаннямі ад першых уроках. Дзёньні, які
ітце было чалавек, з'явіліся добра ад-
чышчаны, поўнымі жадання вучыцца
толькі на выдаты. Не заўважана ні адна-
го вымаду няўдзі запіскаў ў школу
вучыцца не заўважлівай прычына. Не было
аказу і ні аднаго праўдзінна некалькі-
лінаваасці. Гэта радуе настаўнікаў.

Калі мы з першых дзёньні, — заўважылі
настаўнікам дырэктар школы А. В. Шы-
лак, — навадзем у школу ўзровень парадаў
і дзёньніку, дмэ зможам забяспечыць
поспех у работе на працягу ўсяго вучэ-
бнага года.

У школу запісана каля 900 дзяцей.
Усе яны, апрача перамацінаў, перава-
дзены з розных школ у Мінска. Настаўнікі
каляны таскама новы, створалі
наіпрэдзіла вучэбнага года. Але, калі мо-
каваць па таку, які пачаліся заняты, які
нахрытаваўся да іх калектыву, гэта не з'я-
віцца перашкодай у работе.

Вось усё магчымае для таго, каб во-
ваў 27-я сярэдняя школа працаваць
ўраюна. Справа толькі за настаўнікамі, за
іх дружнай, самаадданай работай.

Т. ТАРАСАЎ.

Мастакі-самавучкі рыхтуюцца да выстаўкі

Да ўдзелу ва ўсебеларускай выстаўцы
«Ленін і Сталін» арганізатары беларускай
дзяржаўнасы па Мінскай абласці рых-
туюцца звыш 100 мастакоў-самавучаў —
рэзчыкі на дрэву, скульптары, жывапісцы,
вышывальшчыкі, керамікі, тэхачы.

Работы-столар тав. Волыер выканаву ў
дробных кавалкаў дрэва работу на тэму:
«Патрацініцы на пасту». Шкавы экспанат
нахрытаваў стогам мінскай мюблевай ар-
цель тав. Шурскі. З драбных кавалкаў
дрэва розных парод ён зрабіў паркет вя-
лікага Сталіна. Служачы Мінскага райзага

тав. Залыман наішоў карціну «Свята ў
калгасе». Самавуча-жывапісец т. Раецкі
выканаву тры работы: «Культурата на
заводе», «Тэатрычныя заняты Чырвонай
Арміі» і «Вываенне Заходняй Беларусі».

Цікавыя работы графіка-самавучкі тав.
Штургера — рабочага радзэавада. Тав. Штур-
гера прыбыў у Мінск з Віленш. У панасвай
Польчыкі ён доўгі час быў бесперапоўным.
Гэта адбываліся і на тэматыцы яго твор-
чэсці. Усе работы самавучкі прысвечаны
тэме «Вызвалена праца».

Пакончыць з бракаробствам у тарфяной прамысловасці

арфяная прамысловасць БССР дася-
ла вялікіх поспехаў у торазадабчы і
механізавані. Задатым у 1940 годзе
рам можна поўнасьцю пакрыць пра-
цясць прамысловасці БССР у паліве.
Старатныя распубікі могуць быць
іспечаны 2—3-месячным запасам
ва.

каса-жа нашай тарфяной прадукцыі
дурна. Гэта стварае пагрозу зры-
нальнай работы прамысловасці
гублікі.

Прадпрыемствы, здабываючы торф, у
пні за колькасцю, не забяспечваюць
паўнай якасці прадукцыі.
пермяка да фактаў.

0 проц. здабытага торфу, як паказаў

